

ЧАМУ Ё ЦЭНТРЫ СТАЛІЦЫ ПРАДАЕЦЦА «ОПІУМ»?

Урадакцыю «Звязды» не раз са скаргамі звярталіся бацькі наркаспажыўцоў і звычайна неабыхавана грамадзяне: «Прама на рынак прадаюць наркатыкі, страшнейшыя за герані. Чыноўнікі не разгюць. Напішце!»

У такіх эмацыянальных заявах верылася з цяжкасцю.

На жаль, аказалася, што чытачы не фантазавалі.

— На простым сленгу гэта называецца «бубкі» ці «бубасы». На беларускім наркарынку з'явіліся з 2003 года. На першы погляд, яны выглядаюць, як звычайнае насенне маку, якім пасыпаюць булчакі, — тлумачыць Аляксандр Шапакоўскі, каардынатар грамадскай ініцыятывы «Антымак». — Насамрэч насенне прагітана алкодама опію. Зварыўшы гэта атруту, наркаспажывец атрымае рэчыва, мацнейшае за герані. Кілаграм звычайна хапае на чатыры дозы.

Аляксандр Шапакоўскі працігнуў мне паперы за подпісам аднаго з міліцэйскіх начальнікаў. У дакументах быў падкрэслены абзац, які тычыўся опію, падкрэсленага з такога «маку»: «Тэрмін жыцця яго спажывальнікаў, па некаторых ацэнках, складае 1-2 гады, у той жа час «жыццёвыя рэсурсы» гераніавага наркамана — каля 5 гадоў».

— У Міністэрстве ўнутраных спраў напумпавалі, што пра ўсё ведаюць. Але не могуць вырашыць праблему з-за перашкодаў з боку іншых чыноўнікаў. Тыя, напрыклад, матывуюць, што, маўляў, нельга абыйсці без маку ў харчовай прамысловасці і наадрэз адмаўляюцца ад тэрмічнай апрацоўкі насення. А каб вырашыць пытанне, санкцыя трэба атрымаць ад шэрагу ведамстваў...

— **Навошта камусьці пасутнасці перажадкаў міліцыі змагацца са смерцю?**

— Нехта зрабіла на «бубках» фантастычныя грошы. Магчыма, існуе нейкая макавае лобі. Вергодна, камусьці выгадна, што пад выглядом маку прадаюцца смяротнае насенне... Маркую, праваахоўным органам вядома, хто стаіць за гэтым бізнесам. На «бубкі» перайшлі амаль усе наркаманы, якія раней спажывалі герані, метадон і гэтак далей. Чаму б і не? «Бубкі» прадаюцца напалеўгальна. З-за даступнасці і асепкаранасці заразу падкапілі тысячы і дзясяткі тысяч маладых людзей. Прыцягнулі іх да крымінальнай адказнасці магчыма толькі тады, калі «бубкі» пачынаюць «варыцца» ў наркарэпрэсе. Колькі маладых людзей з-за гэтага ўжо ляжыць у трунах. У часы складанай дэмаграфічнай сітуацыі мы страчваем маладое пакаленне, павышаецца злчыннасць...

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

— **Табе на іншы бок рынку, шукай кіёск з сухафруктамі!**

Няўжо «бубкі» напярду так адкрыта прадаюцца? Іду на крыты Камароўскі рынак і на першым жа гандлёвым пункце, дзе прадаюць засухнуўшы садавіну і арэжкі, пытаюся пра мак.

— 14 тысяч за кілаграм, — адказвае прадавецка і насіпае мне паўкілаграма харчовага маку, якім звычайна пасыпаюць булчакі.

Натуральна, што з такога тавару наркатык не зварыш.

Наўпрост пытаюся ў мясцовых таксістаў пра пункты, куды часта наведваюцца наркаманы.

— Табе на іншы бок «Камароўскі», шукай кіёск з сухафруктамі, — пагадзіўся распасвец адзін з таксістаў. — Нядаўна завозіў туды аднаго «абдоубанага», дык той не хацеў пільца.

Напярэдні Дня барацьбы з наркатыкамі кожнае радзі і кожны тэлеканал распавядае пра значныя поспехі ў барацьбе з незаконным абаротам наркатычных сродкаў. Разам з тым, ніхто не адмаўляе, што аб'ёмны наркатрафіку растуць, а колькасць спажыўцоў павялічваецца. А дуклы?

«Звязда» праяла сваё журналісцкае расследаванне. Аказваецца, прама ў цэнтры Мінска свабодна прадаецца рэчыва, якое па сваім уздзеянні мацнейшае за герані і метадон. Яшчэ адзін парадокс — пра гэта ведаюць многія чыноўнікі...

Па якой схеме дзейнічаюць мінскія наркакіёскі і каму гэта выгадна?



Гэта звычайны харчовы мак, 14 тысяч за кілаграм. Такім пасыпаюць булчакі.

Пачаў я сваіх хлопцаў выклікаць, дык сучішэйся. З таго кіёска мак пакетамі выносяць.

— Я ж на наркамана не падобны. Мне прадаць?

— Для іх важна адно — выгада. Прадаць...

Знаходжу той самы пункт з сухафруктамі, наўпрост прашу паўкіло «бубасаў» і працягваю 60 тысяч беларускіх рублёў і працягваю 60 тысяч беларускіх рублёў. Але гэта нікога не спыняе... Як пераўтварыць «бубкі» ў наркатык, напісана ў інтэрнеце. Уздзеянне цяжкае — спаткаць маку па ўсім лесе, потым адпускаяе, і факт амаль такі ж, як ад герані. Ломка такая ж: круціць ногі, суставы, пачуцці трывога, паніка. Ногі чаму «бубкі» сталі такімі папулярнымі. Аднойчы ў Мінску завезлі нейкія іншыя, французскія «бубасы»: насенне маку, насічанае кадзіям. З выгляду — звычайны харчовы мак, без дадаткаў макавай саломкі. Прыходзіў такі моцны, што адразу трое маіх знаёмых загінулі, аднаго адкачаў! — бацька на 40 хвілін раней прыйшоў з працы. Я таксама здзіўляюся, як тады змог вы-

Знаходжу той самы пункт з сухафруктамі, наўпрост прашу паўкіло «бубасаў» і працягваю 60 тысяч беларускіх рублёў.

— Вось вам два пакецікі, тут 300 грамаў, тут 200. Вам ёсць куды пакласці?

— О, гэта і ёсць «бубкі»! Самыя сапраўдныя, — пацвердзіў Вадзім.

— Ці можна сказаць, што я набыў жыццё. Калідоры ў балніцах былі застаўлены дадатковымі койкамі, «бубачніку» аднаго за адным прывозілі з усяго горада. Дзіўлюся, як пасля такога дазваляюць гэтым гандляваць?

«Бубкі» — адзіны від прадукцыі ў Беларусі, які за некалькі гадоў падаражэў больш як у



Шапік, у якім журналісту «Звязды» пранавалі смяротнае насенне.



А гэта «бубкі», якія прадаюцца пад выглядом харчовага маку, 120 тысяч за кілаграм. З такога насення вырабляюць наркатык, які уздзеяннем на арганізм горш за герані.

— Мы вялі доўгую звапо, абмяркоўвалі праблему распаўсюджвання «бубак», — угадвае Аляксандр. — Высветлілася, што гэты чалавек валодае палітанам да драбязяў. Пры нас ён паўстаў тэлефон на гучную сувязь і сказаў, што набірвае нейкай чыноўніцы з іншага ведамства. Паўтаў з ёй і сказаў: «Ну што, ці будзем вырашаць пытанне з макам?» Я ў адказ з насмешкай: «Я булчакі з макама люблю...» І кінула трубку. На гэтым наш візіт да міліцыянера скончыўся, усё пытанні былі знятыя. Таму я спадзяюся, што страшнага прадурака «бубкі» дойдзе да вярхоў, і тады праблему пачнуць вырашаць. Але усё адно удар па моладзі быў нанесены агромністы. Гэта яшчэ аўкнецца нам у будучыні...

У наступным нумары «Звязды» мы надрукуем споведз наркаспажыўцоў, якія змаглі вылучыцца, выкладзем на старонках газеты іх жыццёвую прадуру. Таксама распавядзем пра поспехі, якіх змаглі дасягнуць праваахоўныя органы і журналісты ў барацьбе з наркатычнымі куральнымі мікстамі лінейкі «спайс».

Пра гэту праблему ў мінулым годзе гучна заявіла менавіта газета «Звязда».

(Працяг у наступным нумары...)

Юген ВАЛЮШЫН, загадчык аддзела журналісцкіх расследаванняў.

Начальнік упраўлення па наркато-кантролі МУС Аляксандр Гаўрылаў, які ўважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя факты, з якімі давляюся сутыкнуцца, рытуочы гэты матэрыял, шакіравалі.

Не магу зразумець, які асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя дроботы могуць перакрыць злчынства, якое так доўга чыніцца?

Былія наркаспажыўцы, якім удалося выпяўзіць з таго свету, і бацькі тых, што ўжо ляжыць на могілках, напісалі: «Напішце, каб вынаваць у гэтым бясстрай, гэтым аматару булчак з макама знайшлі і пакаралі...»

Людзі, якія пацярпелі ад «бубасаў», упэўненыя — спыніць іх распаўсюджванне можа толькі тэрмічная апрацоўка ўсяго маку, увезенага ў Беларусь. Гэта — адзіная гарантыя.

Уважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя факты, з якімі давляюся сутыкнуцца, рытуочы гэты матэрыял, шакіравалі.

Не магу зразумець, які асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя дроботы могуць перакрыць злчынства, якое так доўга чыніцца?

Былія наркаспажыўцы, якім удалося выпяўзіць з таго свету, і бацькі тых, што ўжо ляжыць на могілках, напісалі: «Напішце, каб вынаваць у гэтым бясстрай, гэтым аматару булчак з макама знайшлі і пакаралі...»

Людзі, якія пацярпелі ад «бубасаў», упэўненыя — спыніць іх распаўсюджванне можа толькі тэрмічная апрацоўка ўсяго маку, увезенага ў Беларусь. Гэта — адзіная гарантыя.

Уважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя факты, з якімі давляюся сутыкнуцца, рытуочы гэты матэрыял, шакіравалі.

Не магу зразумець, які асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя дроботы могуць перакрыць злчынства, якое так доўга чыніцца?

Былія наркаспажыўцы, якім удалося выпяўзіць з таго свету, і бацькі тых, што ўжо ляжыць на могілках, напісалі: «Напішце, каб вынаваць у гэтым бясстрай, гэтым аматару булчак з макама знайшлі і пакаралі...»

Людзі, якія пацярпелі ад «бубасаў», упэўненыя — спыніць іх распаўсюджванне можа толькі тэрмічная апрацоўка ўсяго маку, увезенага ў Беларусь. Гэта — адзіная гарантыя.

Уважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя факты, з якімі давляюся сутыкнуцца, рытуочы гэты матэрыял, шакіравалі.

Не магу зразумець, які асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя дроботы могуць перакрыць злчынства, якое так доўга чыніцца?

Былія наркаспажыўцы, якім удалося выпяўзіць з таго свету, і бацькі тых, што ўжо ляжыць на могілках, напісалі: «Напішце, каб вынаваць у гэтым бясстрай, гэтым аматару булчак з макама знайшлі і пакаралі...»

Людзі, якія пацярпелі ад «бубасаў», упэўненыя — спыніць іх распаўсюджванне можа толькі тэрмічная апрацоўка ўсяго маку, увезенага ў Беларусь. Гэта — адзіная гарантыя.

Уважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя факты, з якімі давляюся сутыкнуцца, рытуочы гэты матэрыял, шакіравалі.

Не магу зразумець, які асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя дроботы могуць перакрыць злчынства, якое так доўга чыніцца?

Былія наркаспажыўцы, якім удалося выпяўзіць з таго свету, і бацькі тых, што ўжо ляжыць на могілках, напісалі: «Напішце, каб вынаваць у гэтым бясстрай, гэтым аматару булчак з макама знайшлі і пакаралі...»

Людзі, якія пацярпелі ад «бубасаў», упэўненыя — спыніць іх распаўсюджванне можа толькі тэрмічная апрацоўка ўсяго маку, увезенага ў Беларусь. Гэта — адзіная гарантыя.

Уважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя факты, з якімі давляюся сутыкнуцца, рытуочы гэты матэрыял, шакіравалі.

Не магу зразумець, які асобныя чыноўнікі цягам не менш як сямі гадоў дапускалі гандаль смерцю? Няўжо матэрыяльныя дроботы могуць перакрыць злчынства, якое так доўга чыніцца?

20 разоў. Каштаваў 5 тысяч рублёў, а сёння — па 120 тысяч за кіло. Тыя, што не змаглі саскочыць з «бубак», паміралі адзін за адным. Выратоўвала тое, што наркаманы займаюцца дробнымі крадзяжкамі і часта трапляюць у месцы пазбавлення волю. Толькі за гэты год загінула чввёрца бубачнікуў, з якімі ў свой час я пачынаў калодца. Жыву ў мікрарэёне Сухарава, у мамі двары два вялікія дзвярціпавярхоўкі. І ў кожным пад'ездзе мінімум па адным наркамана. Чаму б і не, у адным Мінску шэраг пунктаў з «бубкамі». Такія ж сітуацыі, кажуць, у іншых абласных цэнтрах.

Ці вырашаць праблему паставоў, накіраваных на барацьбу з «бубкамі»?

У аўторак 22 чэрвеня, прайшла прас-канферэнцыя з удзелам МУС, КДБ і Міністэрства аховы здароўя. За 45 хвілін было расказана пра поспехі беларускіх праваахоўных органаў ў барацьбе з наркагандлярамі (а поспехі ёсць, і значныя). Звычайна прас-канферэнцыя — службовыя асобы прамаўлялі, журналісты рупліва занатоўвалі інфармацыю. Самым гарачым момантам стала канцоўка прас-канферэнцыі. Рэспарёр Першага нацыянальнага тэлеканала заўважыў, што быў на Камароўскім рынку і высветліў, што там без праблемы можна набыць наркатычныя сродкі, напрыклад, забароненыя куральныя сумесі з лінейкі «спайс». Следам задаў пытанне я, наконт «бубак» — ці бачыць праваахоўнікі праблему? Адказ быў такім:

— Мы вялі доўгую звапо, абмяркоўвалі праблему распаўсюджвання «бубак», — угадвае Аляксандр. — Высветлілася, што гэты чалавек валодае палітанам да драбязяў. Пры нас ён паўстаў тэлефон на гучную сувязь і сказаў, што набірвае нейкай чыноўніцы з іншага ведамства. Паўтаў з ёй і сказаў: «Ну што, ці будзем вырашаць пытанне з макам?» Я ў адказ з насмешкай: «Я булчакі з макама люблю...» І кінула трубку. На гэтым наш візіт да міліцыянера скончыўся, усё пытанні былі знятыя. Таму я спадзяюся, што страшнага прадурака «бубкі» дойдзе да вярхоў, і тады праблему пачнуць вырашаць. Але усё адно удар па моладзі быў нанесены агромністы. Гэта яшчэ аўкнецца нам у будучыні...

У наступным нумары «Звязды» мы надрукуем споведз наркаспажыўцоў, якія змаглі вылучыцца, выкладзем на старонках газеты іх жыццёвую прадуру. Таксама распавядзем пра поспехі, якіх змаглі дасягнуць праваахоўныя органы і журналісты ў барацьбе з наркатычнымі куральнымі мікстамі лінейкі «спайс».

Пра гэту праблему ў мінулым годзе гучна заявіла менавіта газета «Звязда».

(Працяг у наступным нумары...)

Юген ВАЛЮШЫН, загадчык аддзела журналісцкіх расследаванняў.

Начальнік упраўлення па наркато-кантролі МУС Аляксандр Гаўрылаў, які ўважвае праблему абароту «бубак» актуальнай. І лічыць, што ў будучыні з гэтым пытаннем «будзе прасцей».

МНС Беларусі. — 25 мая была падпісана пастанова Савета Міністраў № 779. Продаж нерасфасаванага маку на вагу быў забаронены. На ўпакоўцы павінна быць пазначана, хто вытворца, дата расфасоўкі, хто расфасоўшчы і гэтак далей. Апроч гэтага Дзяржстандартам перапрацаваны праект «Мак харчовы. Тэхнічныя ўмовы». Гэтай пастановай

Мяне, чалавека, які вядзе здаровы лад жыцця, праблема наркамані раней ніколі не закралена. Жыццёвыя фак